

Ленін едзе не на легендарным бранявіку, а на трактары „Беларус“, бо на беларускіх пляцах па-ранейшаму стаяць сотні ленінаў, часам недагледжаных, з птушынымі выпаражненнямі на лысінах — птушкі не аштрафуеш і ня кінеш у вязыніцу, як гэта сталася нядайна з Аляксеем Шыдлоўскім, што зъ сябрамі ўпрыгожыў адпаведнымі надпісамі помнік Леніну ў Стоўпцах.

Што будзе з галоўным беларускім леніным на сталічным пляцы Незалежнасці пасля краху лукашэнкаўскага рэжыму? Хтосьці прапануе адвезьці помнік у адмысловую разэрвацию, хтосьці — беражна надзець на яго клетку і ў такім выглядзе захаваць як перасыцярогу нашчадкам.

І ёсё ж гэты ленін варты лепшае долі — на ім зьбярогся ад бальшавіцкага перасыльеду беларускі правапіс. Падыдзіце да помніка бліжэй і прачытайце: „Наперад, пад съцягам ленінізму!“ Мяккі знак перажыў усе рэпрэсіі на ленінскім манумэнце пад крысом ленінскага паліто.

Ліхтар

Сярэсук Сокалаў-Воюш

„Ліхтарні блеск адкрыў на ліпе россыпін росаў“...

Вось так на пачатку стагодзьдзя з-пад пяра Максіма Багдановіча ліхтарнямі і асфальтам, партавымі агнямі Лібавы і рамізьнікамі ўрывалася ў беларускую пазію тэма места. Ліхтарні, ліхтаркі ці ліхтары сталіся проціпастваўленнем лучыне, лямпе і нават чаканью, што загляне сонца і ў наша аконца.

Слова ліхтар прыйшло да нас зь нямецкай мовы, дзе яно азначала прыладу, на якую ставяць сьвечку — сьвечнік, альбо, як цяпер кажуць: падсвечнік.

У 70-х гадох у Наваполацку група студэнтаў мясцовага інстытуту выдавала непадцэнзурны рукапісны часопіс „Блакітны ліхтар“. За гэта выдаўцы досьць хутка пазнаёміліся з КГБ. Напрыканцы стагодзьдзя ліхтары сталіся ўлюбёным аб'ектам местачковых хуліганай, якія не праpusкалі зручнага моманту запусціць у ліхтар каменем. Згаданае „загляненне сонца і ў наша аконца“ зъмянілася цвёрдым: „Цемната — друг маладёжы“. Адзіным съявлілом у гэтай цемры сталіся „ліхтары“ ў выглядзе сінякоў пад вачыма падлеткаў. Атрыманыя ў бойках, яны почасту зъяўляліся адзнакамі асабістага гонару. Гэта быў пачатак дэградацыі маладых беларусаў, якім усё — ад уласнага жыцця да жыцця Айчыны — было „да ліхтара“.

Майстроўня

Сярэсук Сокалаў-Воюш

Майстроўня, зафіксаваная ці ня ўсімі слоўнікамі пачатку стагодзьдзя, на канец савецкай эпохі была цалкам выціснутая майстэрніяй. Да пачатку 80-ых гадоў ейнае існаванье трymалася хіба толькі на эміграцыйных выданьях. Новае жыццё словам даў паўлегальны студэнцкі рух адраджэння Беларушчыны. Якраз легальная частка руху і была аб'яднаная ў „Беларускую Сылеўна-Драматычную Майстроўню“, якая ладзіла фальклёрныя съявы, вяла асьветніцкую працу.

Гонар адраджэння слова майстроўня належыць тагачаснай студэнтцы